

НА РАЕННЫХ ПАРТИЙНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ

СТАЛІНСКІ РАЁН

Учора закончыла сваю работу партыйная канферэнцыя Сталінскага раёна. Канферэнцыя прыняла двойчы абмеркаваны і галасаваны склад рэвізійнай камісіі райкома. У першы раз з намечаных кандыдатаў у спіс для тайнага галасавання большасць галасоў атрымалі толькі два чалавекі, астатнія атрымалі менш паловы галасоў. Прынята ў другі раз абмеркаваць спіс кандыдатаў у склад рэвізійнай камісіі. Пры паўторным галасаванні дадаткова абрана ў рэвізійную камісію яшчэ 3 чалавекі.

Пасля аглянення вынікаў тайнага галасавання дэлегатаў з характным голасам па гарадскую партыйную канферэнцыю г. Менска, райпартканферэнцыя закончыла сваю работу.

На працягу пяці дзён канферэнцыя абмеркавала пытанні становішча партыйнай работы ў раёне, падвергла рэзкай крытыцы недахопы як у рабоце райкома партыі, так і ўсёй раённай партарганізацыі.

Па тым, як дэлегаты з усёй большасцю прамаці выкрывалі буйныя прарывы ў партыйнай рабоце, як сур'ёзна аднесліся да абмеркавання кандыдатаў у склад новага райкома і дэлегатаў на партарганізацыйныя, можна сказаць, як зрасла партыйная актыўнасць і большасць дэлегатаў дэталіст у арганізацыі.

Канферэнцыя асудзіла паводзіны асобных таварышоў, якія несур'ёзна падыходзілі да рэдакцыі кандыдатаў у склад партарганізацыі і на гарадскую партыйную канферэнцыю.

Новы склад райкома партыі павінен неадкладна ўзяцца за практычнае ажыццэўленне рашэнняў партыйнай канферэнцыі, якія поўнашча выкажыць з істаўленых рашэнняў Пленума ЦК ВКП(б), дэклара і заключнага слова таварышча Сталіна.

Пасля сканчэння канферэнцыі адбыўся пленум райкома. Тайным галасаваннем выбран сакратар райкома тав. М. І. Лёсковіч — член партыі з верасня 1917 года, член ЦК ВКП(б), да апошняга часу працаваў сакратаром Кастрычніцкага райкома. Тайным галасаваннем таксама выбран намеснік сакратара райкома тав. А. С. Дзяткова.

У склад бюро райкома выбрана 7 чалавек: Лёсковіч, Дзяткова, Озірскі, Грабенюк, Юргенсон, Рабкін — сакратар парткома фабрыкі «Комунарка» і Власаў — сакратар парткома ВРСПШБ.

Культурным райкома пленуму зацвердзіў т. Озірская.

КАГАНОВІЦКІ РАЁН

10 мая на ранішнім пасяджэнні канферэнцыі праходзіла тайнае галасаванне кандыдатаў у члены райкома. Пры падліку вынікаў галасавання аказалася, што ні адна кандыдатура (з 27, якія былі ў спісе) не атрымала большасці галасоў па права быць выбранай кандыдатам у члены райкома. Канферэнцыя працягнула ў другі раз абмеркаванне кандыдатаў і тайнае галасаванне.

Пасля галасавання, пасля якога было выбрана 7 кандыдатаў.

На ранішнім і вярочным пасяджэннях абмеркаваліся кандыдатуры ў спіс для тайнага галасавання дэлегатаў па гарадскую партыйную канферэнцыю.

Сёння ранішніе пасяджэнне канферэнцыі пачынаецца тайным галасаваннем дэлегатаў па гарадскую партыйную канферэнцыю.

Ц. ФРЫД.

Пленум Варашылаўскага райкома партыі

Учора адбыўся першы Пленум уноў абранага Варашылаўскага райкома партыі. У рэзультат тайнага галасавання сакратаром райкома абран тав. Кавалёў, намеснік сакратара тав. Перачынік.

Бюро абрана ў складзе 7 чалавек: тт. Кавалёў, Перачынік, Чорны (сакратар парткома політэхнічнага інсты-

тута), Алер (культпрон РК), Краўчанка (зав. падуў), Ватукоў (сакратар парткома завода імя Молатава) і Коган (сакратар райкома комсамола).

На Пленуме райкаміі райкома тайным галасаваннем абран старшынёй тав. Янкевіч.

Р. Д.

ПАРАДНАСЦЬ І САПРАЎДНАСЦЬ

У свой час на мазырскіх фанерных заводах «Чырвоны Вастрычнік» было выява стыханаўпаў. Іх часта абіралі, гаварылі аб складанні неабходных умоў для працы, азначалі прэміраванне. Але ўся гэта работа пасіла газуёмым чынам параднасці мисакамінага і 31 выступіла 22; на буднішнім ільвокамбінаце з 17 выступіла 26; на хлебакамбінаце з 19 выступіла ўсё і т. д.

У гэты-ж дзень была аварыя яшчэ аднаго прэса; у ім трэснала паравая труба, што выклікала прастой брыгады больш чым на гадзіну.

Тэхнічныя аварыі і непаладкі на заводзе — сістэматычная з'ява. Яны прымушаюць рабочых простаіць амаль палову свайго рабочага часу.

Тэхнічныя аварыі і непаладкі ў працах бываюць вельмі рэдка і не ведаюць сапраўднага становішча тэхнічнай гаспадаркі. Тым больш не ў курсе справы сам дырэктар завода Васнеценкі.

У пяход нехачае ваганства іля перавозкі фанеры з аднаго месца на другое. Больш таго, дырэктар павод не лічыць важным абавязкам адрамантаваць у пяход пазлогу, каб на ёй лёгка можна было пуснаць ваганства.

У часе дэжурства ў пяход завода на гольцы рабочых пурчаць струмені «халадных душаў». Многія з рабочых вымушаны спыняць работу і шукаць месца ад дэжурства.

Чым, як не здэкамі з рабочых, як не прамым тормазама разгортвання стыхаўпаўскага духу можна назваць такія адносіны да стыхаўпаўскай работы? Гэтага не могуць зразумець кіраўнікі завода. Яны больш толькі гавораць аб стыхаўпаўскаму духу, а неабходных умоў для работы стыхаўпаў не ствараюць.

Пад такім загалоўкам быў змешчар у «Звяздзе» ад 10 сакавіка г. г. артыкул, у якім указвалася на паражэнне рэвалюцыйнай арганізацыі ў Суражскім раёне.

Як паведаміў рэдакцыі выканаўчы абавязкі пракурора БССР тав. Глезераў, існаствам, правядзеным Пракуратарай



Чытачы газеты ў паліводчай брыгадзе калгаса «Калектыўная праца», Петрыкаўскага раёна.

НА ПЛЕНУМЕ МОЗЫРСКАГА АКРУГКОМА ПАРТЫІ

Справаздачна-выбарчыя сходы ўскрылі нажка прычыны недавальнага становішча партыйна-выхавальнай работы ў Мозырскай акруговай партыйнай арганізацыі. Аднак, асноўныя прычыны былі вызначаны толькі на пленуме акругкома, які адбыўся 6—7 мая.

У чым сутнасць гэтых прычын? У тым, што ўнутры бюро акругкома на працягу доўгага часу Дубіна веў беспрышчынныя скаркі з бюро акругкома партыі. Дубіна, якому партыя даверыла вадзейны ўдзел у рабоце, з самага пачатку арганізацыі акруг стаў на шлях прапастаўлення сабе і свайго апарата акругкому партыі, усмерна прабуўчы ўстаіць ад партыйнага кіраўніцтва.

Вадзейнае пытанне, як падбор кадрар, Дубіна вырашаў без ведама бюро акругкома. І таму невышлякова, што ў апарате акругкома аказалася шмат жулікаў, прахазімаў і прамых ворагаў народу. Дубіна хацелі да такой вышчасці, што забараніў загітачам адзіваць акрыканкам, старшыням РКВ гутарыць з сакратарамі акругкома без яго ведама.

Праўдзума акрыканкома Дубіна браў пад сумненне раённы бюро акругкома партыі. Члены пленума акругкома, акруговы партыйны актў, які прымаў удзел у рабоце пленума, рашуча асудзілі антыпартыйныя паводзіны Дубіны. Гэты палітычна тупы і адстаі ад партыйнага жыцця чалавек быў узят пад жорсткую крытыку. Выступаўшыя таварышы на пленуме прыводзілі шмат фактаў, характарызуючых Дубіну, як палітычна-пасілака кіраўніча, грубага ажымічска самакрытыкі, перушальніка савецкай дэмакратыі, аўтаўстага вільжоў і самадурна.

У сваіх выступленнях удзельнікі пленума зусім правільна ўказвалі бюро акругкома партыі, што яны, займаючыся непрацэсамі ўгаварамі Дубіны і разборам пасамаейнаму гэтай справы на бюро акругкома, адлігалі сваю ўвагу ад асноўных пытаньняў партыйнага жыцця і палітычнага кіраўніцтва ўсімі галінамі работы ў акруге.

Асноўныя палітычныя пытаньні і прытуленне рэвалюцыйнай пільнасці. Гэтым карысталіся ворагі, праводзячы сваю шкодліваю работу па раззе адзінак у частках. Ворагі доўгі час беспасарана арудвалі ў апарате акрыканкома. Але кіраўніч яго Дубіна займаўся антыпартыйнымі справамі, быў палітычным сляпцом і не бачыў, што робіла ў яго апарате. Бюро акругкома таксама працягала палітычную бескампанінасць, і таму несвоечасова выкрывала замаскаваўшых ворагаў.

ФРАЛОУ.

ПА СЛЯДАХ ВЫСТУПЛЕННЯ «ЗВЯЗДЫ»

„ПАЛІТЫЧНЫЯ СЛЯПЦЫ“

Пад такім загалоўкам быў змешчар у «Звяздзе» ад 10 сакавіка г. г. артыкул, у якім указвалася на паражэнне рэвалюцыйнай арганізацыі ў Суражскім раёне.

БССР, усе ўказаны ў артыкуле факты палкам павердзіліся. Вынавіты ў дашушчаных злоўжываннях аказаліся загалічкі суражскага раённага дырэктара Карпенка і старшыня Іявіцкага сельсавета Кавалёў, які аддан пад суд. Справа перададана на разгляд Вярхоўнага суда БССР.

ВЫХОЎЦАВ НОВАЯ, УЗРОСШЫЯ ПАРТЫЙНЫЯ КАДРЫ

Справаздачы і выбары партыйных арганізацый — парткомаў, партаргаў, партыйных партарганізацый у Аршанскім партарганізацыйна-прахазіць дры рэбывалай актўнасці камуністаў.

Дэстакова прывесці, для нагляднасці, колькасць выступленняў у спрэчках па справаздачах сакратароў парткомаў партаргаў. У партыйнай арганізацыі завода «Чырвоны Вастрычнік» з 11 прысутнічаўшых выступіла ўсё; у партыйнай арганізацыі паравознага допа з 78 на справаздачы выступіла 40; у партыйнай арганізацыі мисакамінага з 31 выступіла 22; на буднішнім ільвокамбінаце з 17 выступіла 26; на хлебакамбінаце з 19 выступіла ўсё і т. д.

Але галоўнае, каштоўнае ў гэтай актыўнасці — не колькасць выступленняў, а змест, якасць абмеркавання работы партыйных камітэтаў, партыйных арганізацый і высвоўваемых кандыдатаў у склад партарганізацый.

У партыйнай арганізацыі хлебакамбінаце выступаўшыя таварышы з усёй рашучасцю адзіваці выключную запанчанае партыйна-палітычнай работы. Масава-палітычная работа абмяжоўвалася мітынгамі; палітінфармацыя і агітацыя нічога не робіць, а прыклад самадзейнасці паказавалі ў гэтых адносінах самі кіраўнікі. Сакратар парткома Шаўцоў, дырэктар камбіната Сямоні, дырэктары хлебававоў Дрэвіч, Даніленка, старшыня заўкома Французаў самі, будучы прымаванымі да брыгад, як агітацыя, ніякай работы не выліч.

Члены і кандыдаты партыі партыйнай арганізацыі паравознага допа Івановіч А. Дзюковіч В., Лягойскі, Шамкоў, Стануліч і іншыя ўскрывалі недахопы работы парткома і сакратара парткома Давідзюка, указвалі на фармальныя адносіны парткома ў кіраўніцтве работай палітшколы, цэхавых агітацый і на асутнасцю канкрэтных дэмагогіч гэтым агітацый. Напрыклад, т. Стануліч у сваім выступленні сказаў: «Я з'яўляюся членам газеты, але са мной ні аднаго разу нішто яшчэ не гаварыў, не накіроўваў мяю работу». А т. Лягойскі, нібы прадаўжаючы гэты мисак, гаворыць: «Тав. Давідзюк усё час асаджаўся ў кабінете. Я — групіраваў, і да мяне Давідзюк ні разу не прыходзіў у пях партурый; а ўжо аб гутарках з рабочымі і гаварыць не прыходзіла».

Вадлякая актўнасць, разгортванне большасці партыйна-палітычнай на справаздачна-выбарчых сходах узнікаюць вышэй рэвалюцыйную пільнасць камуністаў. Гэта дапа магчымаць на справаздачна-выбарчых сходах партарганізацыйнага допа ўскрыць азначаныя практычны ашуканства дзяржавы і партыі, грубае вочкаўірацельства, мажучае са шкодлівым, з боку начальніка вагоннага участка члена партыі Рахубенкі і начальніка вагоннарамантнага пункта Савінава. На сходах выяўлена, што яны праводзілі яўна антызэржэўную практыку, складалі хлуслівыя данясенні кіраўніцтву зарогі аб выкананні ажыраўных заданняў.

Партыйным сходам выяўлены былі наступныя факты.

Намеснік начальніка вагоннага участка т. Рахубенка старшынстваваў на партыйным сходах, на якім распрацаваліся матэрыялы лютэўскага Пленума ЦК ВКП(б). У гэты час ён атрымліваў ад начальніка вагоннага участка члена партыі Рахубенкі запіску. Вось яе змест.

«Калі ты яшчэ туп пасаіць адну гадзіну, або нават менш, то крмынальчыныя не мінаваць, намечалая работа не робіцца; а гэта ўжо не да крытыкі. Неадкладна згорвайся і зраб ўсё намечаную работу, хвая гэта будзе да раішчы».

Што азначае гэтае зашыраванае запіска? Вось яе сымвал, які гэта расшыфравана на справаздачных партыйных сходах. Да пачатку партыйнага схода, які распрацаваў раённы Пленум ЦК ВКП(б), з Масквы прыбыў інспектар для праверкі вагоннага допа. І вось інспектар пачынае правярць допа капітальнага рамонту. Што рабіць? Некалькі 90 вагонаў, на якія далі весткі, што яны вышучаны з

капітальнага рамонту. Вочкаўірацелі хутка вырашылі гэту задачу. Але якім шляхам? — Вочкаўірацельства прыкрыць дадатковым вочкаўірацельствам, г. зн. перакананні вагоны з допа бгучага рамонту ў допа капітальнага рамонту і паказаць вагоны бгучага рамонту, як вагоны, вышучаны з капітальнага рамонту. Ну, а калі вышучана інспектар заахца правярць допа бгучага рамонту, — тады зноў пераканіць таві-ж вагоны ў допа бгучага рамонту.

Пры ўсёй гэтай махінацыі ўсё-ж некалькі 20 вагонаў. Што робіць вочкаўірацельства? Яны хутка сраўналілі і з гэтай задачай. Рамаюць правяваць усю ноч, даць прыклад інспектару для начлеў і, пакуль інспектар будзе спаць, за ноч ставіць каробкі вагонаў на-халу; часова іх прымаваць і, у выніку выяўлення, выдываць гэтыя вагоны як неспаспаныя капітальны рамонт, — моў, выбачыце, трохі недаравалі, усю на пару дзён работы — «маленькая» памылка будзе выпраўлена.

Але жулікі да канца выкрыты на справаздачна-выбарчых сходах камуністамі допа.

Такія, на сутнасці, шкоднічкі, антыдэмакратычныя дэспіні маглі мець месца толькі там, што там існавала групаўшчына, палітычнае, палітычнае, узасімае пакрыванне азначыстваў. І ўсё гэта ўзята, выкрата было смелай большасцю крытыкай камуністаў на партыйным сходах.

Пастановы агульнага партыйнага схода начальнік вагоннага участка Рахубенка быў выключан з ролы партыі.

Суровую апенку партыйны сход даў рабоце парткома і сакратара т. Мікуліча за праўдзую імі палітычную сепелату, за ўсімленне пільнасці камуністаў.

На справаздачна-выбарчых сходах былі ўскрыты факты грубога запіску крытыкі і самакрытыкі, паўнасць пахалічства, угоднічтва, смеястывасці, неўшчы миса ў партыйных арганізацыях хлебававоў, завода «Чырвоны Вастрычнік» і мисакамінага.

Партыйны камітэты выбараны з лепшых, правяраных партарганізацыйных таварышоў.

Выбары паказвалі, якія новыя, вырастаючы кадры мае раённая партыйная арганізацыя. На напарных даных, у 9 парткомах 3 сакратары парткомаў і 20 членаў парткомаў з колькасці напана выбараных 43 членаў выбараны ўпершыню; у 33 партыйных партарганізацыйных 8 партаргаў выбараны таксама ўпершыню.

Зусім правільна крытыкуюць раённы камітэты гэту, што ён, захапіўшыся раснападчар работай на вясні, надзвычай слаба ўдзеляў увагу пенасараму кіраўніцтву і разгортванню партыйна-палітычнай работы ў партыйнай арганізацыі. Гэта крытыка, безумоўна, з'яўляецца правільнай.

Але трэба сказаць, што разгортванне крытыкі і самакрытыкі на справаздачна-выбарчых сходах ёсць толькі пачатак. Задача раёнага камітэта іменна ў тым, каб мабілізаваць усю партыйную арганізацыю і накіраваць разгортванне крытыкі і самакрытыку на сапраўднае выкараненне ўсёх нехалопяў і прарываў у партыйнай, палітычнай і гаспадарчай рабоце; на ўзмацненне рэвалюцыйнай пільнасці і выкрывіць ўсё, без астатку, пасамаўжы контрарэвалюцыйнага трапізма, — агентаў аіона-германскага фашызма і іх асобнічкі — прахы, расаўтараў капіталізма.

Р. СОСНІН.

Сакратар Аршанскага райкома партыі.

За рубяжом

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

ПАЎДНОВЫ ФРОНТ

Адна з рэспубліканскіх эскадрылляў днём 9 мая бамбардыравала газары ў Барло і поўнашча разбурыла іх. Другая эскадрылля бамбардыравала завод ваеннага снаражання. Тры бомбы, скінутыя з рэспубліканскіх самалётаў, ушлі на чыгуначнай лініі, выклікаўшы вялікі разбуранні. (БЕЛТА).

ЦЭНТРАЛЬНЫ ФРОНТ

8 мая рэспубліканскія войскі перайшлі ў наступленне на трох розных участках мадрыскага фронту. У раёне ракі Харамы (на паўднёвы ўсход ад Мадрыда) рэспубліканскія аказалі моцны напек на пазіцыі мяцежнікаў у Перадсе. Падрыванымі танкамі, рэспубліканцы занялі рад акупаў мяцежнікаў і прымусілі прапастаўля адступіць у некаторых пунктах больш чым на кілометр.

ПАЎНОЧНЫ ФРОНТ

У Карбацкай (на паўднёвы ад Мадрыда) рэспубліканцы занялі некалькі ўмацаваных пунктаў прапастаўля.

мама актўным ўдзел у гэтай аперацыі зрабіўшы шмат палёгаў у мтах разві і бамбардыроўкі.

У сектары на паўднёвы ад ракі Т рэспубліканскія войскі прадаўжалі атаку і значна прасунуліся наперад. Д і пўіжк вышчесен з яго пазіцыі і на цяжкай страты.

8 мая мяцежнікі, падрыванымі артырыяй і авіяцыйнай, прапастаўлялі новае кі ў раёне Беркеа (на паўночны ўсход Вільёа).

На працягу ўсёго дня рэспубліканскія войскі вытрымалі моцны напек ў раёне і нага масіва Сольюве. Прапастаўля атака пазіцыі рэспубліканцаў з небылай сі Фашысцкай авіяцыя прапастаўля пах дэстаў над рэспубліканскай тэрыторыяй мейай бамбардыроўкі. Гарачыя баі ішлі пераменнымі поспехам. У большасці і палкаў рэспубліканскія ажымічэўшы ў пільны кантраля, у другіх выніках з аказалі энергійнае супраўдзіненне миса му напівому прапастаўля.

На фронце Астурія рэспубліканскія войскі прапастаўлялі энергійна атаку ў раёне Эскамільеро і занялі важную пазіцыю мяцежнікаў. Захаваны палонныя і му меты.

Вымушаная пасадка рэспубліканскай эскадрыллі ў Тулузе

ПАРЫЖ, 9 мая (БЕЛТА). Як паведамае агенства Гаваз з Тулузы (горад на паўночы Францыі) эскадрылля рэспубліканскіх самалётаў у складзе 16 зліпчальнікаў і аднаго транспартнага самалёта ранаю 8 мая прыляцелі на тулузскім аэрадроме. Прычына прыляцення таа, што лётчыкі, пры дрэнных атмасферных умовах, страцілі арыентаваўку і забудзіліся. Тулузскія ўлады распарадзіліся, каб на працягу 24-х гадзін іспанскія рэспубліканскія самалёты былі пражаваны да граніцы для звароту на сваю тэрыторыю.

ПАРЫЖ (стапіца Францыі), 9 мая (БЕЛТА). Іспанскія рэспубліканскія самалёты, якія спусціліся ўчора на аэрадром у Тулузе, выслелі сёння назад у Барлоу. Адна самалёт, папаклоўшы пры садцы, астаўся на тулузскім аэрадроме момант адстаў іспанскі механік. За п'яцца раен у правае плячо прапастаўля Самалёты суправажала да граніцы эскадрылля французскай авіяцыі.

(Агульным лік прылямаўшыхся ўчора Тулузе іспанскіх самалётаў 16, а не як паведамлялася раней).

СТАНОВІШЧА Ў КАТАЛОНІІ

ПАРЫЖ (стапіца Францыі), 9 мая (БЕЛТА). Як паведамае агенства Гаваз, у Барселоне (гадоўны горад Каталёноскіх аўтаномнай вобласці) прыбылі з Валенсіі і прыступілі да выканання сваіх абавязкаў Эміліо Торас і Хосэ Дас Сельяса, абавязва — супраўдзініць міністэрства ўнутраных спраў Іспаніі. Эміліо Торас называецца начальнікам паліцыі Барселона, а Сельяса — генеральным камісарам барселонскай прэфектуры.

Ва ўстановах і на заводах аднавілі звычайную работу.

На адной з вуліц каталёнерскага чарасцелаа групу з некалькіх чалавек, буйных выстралы з мэтай выклікаць ніку слядох жыхароў гэтага квартала.

Насельніцтва дэбла сутрэла прыбыўшы з Валенсіі 5 тысяч чалавек штурмоваю гвардыі і дзве матарызаваныя роты. У гутарцы з журналістамі глава Каталёноскага ўрада Камініс выказаў сваё зааважыванне сямікам, які зараа пануе ў Барселоне.

ВАЛЕНСІЯ (горад на ўсходнім узбярэжжы Іспаніі, часовае рэзідэнцыя ўра 9 мая (БЕЛТА). Сёння ў Барселоне былося пахаванне паўлага ў часе берадакаў генеральнага сакратара каталёнскага ўсагаўнага рабочага саюза, чл ЦК аб'яднанай сацыялістычнай партыі Каталёніі Антоніо Сесе. Учора і сё прапастаўля Барселонцы прыходзілі па тапта з пелам жабоўчыца.

ПАРЫЖ, 9 мая (БЕЛТА). Як паведамае агенства Гаваз з Мадрыда, ў стапіцы Каталёніі паралам хутка аднаўляецца. Вуліцы Барселонцы палілі нармальным выглія. Алячэацыя толькі, што з наступленнем вечара вуліцы хутка пусцеюць.

ВАЛЕНСІЯ, 9 мая (БЕЛТА). Гас «Трэбаль» — орган аб'яднанай сацыялістычнай партыі Каталёніі — патрабуе дання пад суд трынастаў, сывараканна пільнаўнаўныя сутчкі ў Барселоне. «Нельга дапусціць, — піша газета, — прапастаўля прадаўжамі сваю палітыку дэпнасць».

У МІЖНАРОДНЫМ КАМІТЭЦЕ ПА НЕУМЯШАННІ

ЛОДАН (стапіца Англіі), 9 мая (БЕЛТА). Як паведамае агенства Рейтэр, у англійскім 7 мая паведамленні міжнароднага камітэта па неўмяшанні ў справы Іспаніі гаворыцца, што камітэт і ладкамія пры гэ старшыні аднаўшана прынялі рашенне, што іх пасяджэнні павіны праводзіцца ў сакрэтным парадку. Насія пасяджэнняў, як звычайна, будучы публікавацца паведамленні.

У англійскім 8 мая паведамае аб пасяджэнні ладкаміі пры старшынстве гаворыцца, што лорд Пілмут у прапанаву, каб камітэт па неўмяшанні зварнуўся з аказіям да ўрада рэспубліканскай Іспаніі і да мяцежнікаў — аб вум бакам сцікнуць пастараную бабідыроўку. Усе ўдзельнікі пасяджэння і камісіі гадзіліся прадставіць гэту прапанову на разгляд сваіх урадаў для атманна ад іх адваведных указанняў.

Пратэсты супроць бамбардыроўкі Гернікі

НЬЮ-ЁРК (буйнейшы пэнтр ЗША), 10 мая (БЕЛТА). Усё

ЗАБЫТЫЯ ШКОЛЫ

Не так давно пять настоящих педагогов, бывших в то время в Бешановицком районе, были старшими сельсоветов: Яны Писаки, что директор школы Белоусова и не муж Лисенка, были старшими сельсоветов, выключены из партии в часе обмундирования бюджета, являлись вожатыми группы сельсоветов, являлись вожатыми группы сельсоветов, являлись вожатыми группы сельсоветов.

А на самой справе у пажарыцкай школы не ўсё добра. Для дзяцей не створаны самыя элементарныя ўмовы для вучобы. Зімой венты калі, калі тэмпература ў класах была 3—4 градусы, і вучні сядзелі ў пацёгі і пачыталі. У класах няма партыяў, рэчак, няма гатованай вады.

У неспаспяховасці ніхто ў школе не магачае, а дырэктар школы ваюе ў вяртэвэ на гэта ўвагу. Невыпадкова, што ў большасці класаў неспаспяховасць складае 20—30 проц.

Паміж настаўнікамі і дырэктарам Белоусавой існуюць вельмі нездаровыя адносіны. Аб якой-бы там ні было крытыцы і заваротных не можа быць і гутаркі. І калі хто-небудзь з настаўнікаў правільна кажае Белоусаву на не надолжы, то яго пачынаюць травіць каласавыя і не муж Лисенка. Апошні, каласавыя і не муж Лисенка, апошні, каласавыя і не муж Лисенка, апошні, каласавыя і не муж Лисенка.

ЗГРЯЯ ЗЛАЧЫНЦАЎ

4 сакавіка г. г. быў для мяне дзень лідарскі радасці—агульным сходам калгасу і была прынята ў калгас імя Праўды Гітвенскага сельсавета, Барыўскага раёна. Але надойга пацягнуліся расныя дні. 16 сакавіка на месца былога аршыні калгаса Бусо старшынёй калгаса быў выбран Бабіцкі.

І вось Бабіцкі з першых дзён сваёй нейспаспяховасці сельсавета калгаса пачаў зважвацца на імя яго, што мой ужо ў 1929 і 1930 гг., будучы членам сельсавета, прымаў удзел у ліквідацыі кулцава, як класа. А сярод кулакоў былі і яны Бабіцкага.

Вось факты. 10 красавіка Бабіцкі выехаў з брыгадай калгаснікаў і засяў і прысядзібы ўчастак. Я пачала працаваць супроць незаконных дзеянняў, пасла пакараў мяне ўстаноўленаму ўраду, агоня сталінскага статута сельсавета, 0,30 гектара для прысядзібнага участка. Тут-жа ён загадаў калгаснікам быць мяне.

Гэта згряя прыхільнікаў Бабіцкага—праўдзіна Зарэмба, Кот і іншыя—лілі мяне палкамі.

11 красавіка я прышла да старшынкі калгаса праціць аб вызваленні прысядзібы.

ГЛУШЫЦЕЛІ КРЫТЫКІ

У рэдакцыю раённай газеты «Нагас-ны Уздзеньчыны» не азіл раз пісаў аб нейкіх недахопах і прамым адуліці ў калгасе «Полыня», Уздзеньскага раёна. Старшыня калгаса т. Пунач-Наўс спісаў у групы калгаснікаў і раіў з імі займацца распавядзеннем калгас-на маёмасці.

Да шматлікіх сігнаў з калгаса газета дошла па завезенай у дз. трамвай, і пісьмы накіравана на «раслед-ны і разгаворы» ў райкамітэе. Дзей-ны дзе пісьмы газеты ніколі не ціка-ны...

У уздзеньскім раймагасце правяру

больш узятыя Лисенку і яго жонку су-проць Кавалеўскага.

У супроцьлеглым канцы раёна знахо-дзіцца хойска япаўна сярэдняй шко-ла. У гэтую школу таксама раіў загля-ваць з раёна. А становішча школы прымушае быць трыгоў.

Новы вучэбны год школа пачала ў венадхаваным памяшканні. Два класы знаходзіцца на адлегласці поўкілометра ад школы. Чацвёрты клас займаецца ў адным пакоі з сям'ёй калгасніка, у якога ёсць малое дзіця. Гэта ў той час, калі побач са школай стаіць добры дом, у якім жыве вартуны школы. У памяшканнях школы паўна антысептыка.

Настаўнікі калектыву вельмі зжыліся з гэтым. Настаўнікі прытрымліваюцца пры-казам: «смяце з хаты не выносьце». І таму ўсё агінае, усё дрэнае рысунка-лі ў самых прыгожых формах. Сямей-ственнасць прывяла да таго, што дырэктар школы Балтушын скаротывае школьную маёмасць у сваіх уласных метах. Ён уста-навіў рэвізійна камісія РВК, Балтушын прывоў з касы школы 560 рублёў.

На вучнёў тут ніхто не вяртае ва-гі, і яны прадастаўлены самі сабе. Шко-льскія работы асуцэнныя.

Загачык раёна Кнышаў не ведае, чым жыць школы, як яны працуюць. Ён амаль ніколі не бывае ў школах. Таму артыстоўскае, што значна частка на-стаўніцкай калектыву засядае варажым-на ўласных метах. Ён уста-навіў рэвізійна камісія РВК, Балтушын прывоў з касы школы 560 рублёў.

Мы ўправе патрабавалі ад кіраўнікоў Белоусавіцкага раёна і ад Наркамасета неадкладнага палешання кіраўніцтва шко-ламі.

М. МЕЛЬЦЫН.

АБМЕРКАВАННЕ ПЫТАННЯЎ ТРЭЦЬЯГА ПЯЦІГАДОВАГА ПЛАНА

Смялей разгортваць геалагаразведчую справу!

Інжынер А. РОЗІН

Дырэктыва XVI партыйнага з'езда аб-важала геалагаразведчую службу павяр-нуцца тварам да абслугоўвання патрб на-роднай гаспадаркі. Аднак, за апошнія гады ў БССР было вельмі мала зроблена для вывучэння новых месанараленных мі-неральных багаццяў рэспублікі. Даволі прыклад ліквідацыі ў 1933 годзе Белгосразведкі і звязанае з гэтым скара-чэнне размаху геалагаразведчых работ. Пошукі, а таксама геофізічныя развед-кі, якія вяліся шырокім фронтам да 1933 года, былі спынены.

Толькі ў 1936 годзе зноў пачынае ад-раджацца, але вельмі павольна, геалаг-аразведчая справа. Грунай разведка Нау-кова — даследства інстытута прамысло-васці праведзена дэталёвая разведка гід-ралагічнай гары для арганізацыі вытворчасці каналізацыйных труб, агітывалі і ту-гашаўнай пеллі, пачата і ў значнай ступені праведзена работа па вышукван-ню сыравіны для новага поментага за-ваду ў БССР, правядзены даследчыя ра-боты па тэмаў гідраўлічнай неадкладна ад Х-лінава, Случайскіх акругі, закладзена пі-рафітава шахта і рад іншых работ.

Інстытутам геалогіі Акадэміі навук Бе-ларусі працягваюцца пачатыя яшчэ былой Белгосразведкай работы па даследах вы-капальных кватэрных пясчэй і на-вак Саліўска, Лосеўскага раёна. Аргані-зацыя ў канцы 1936 года Геалаг-аразведчага кіраўніцтва Наркаммапрора БССР дала магчымасць закончыць усё гэтыя работы, а таксама даць монаграфію, якая высвятляе пытанне аб жалезных руд-ах у БССР і магчымасці іх выкарыстан-ня ў народнай гаспадарцы рэспублікі.

Сябра ўжо пачынаюць будыць геофізі-чныя разведчыя работы па вывучэнню глы-бынных петраў і магчымых карысных вы-капняў (жалезная руда, соль, вугаль, нафта, газ і інш.) па вывучэнню і раз-ведцы каменных, будучычых і докарэты-чных.

на-аблічавачных матэрыялаў, керамічнай сыравіны для цэгла, чарапіцы, каналіза-цыйных труб, металічных плітак, фарба-вай і абразіўнай сыравіны, сыравіны для ашкі, сілікатнай цэгла і інш. Да выка-пання гэтых работ ужо прыступілі.

Многа яшчэ наяўных і выяўленых месанараленных мінеральных сыра-віны па глыбіні да 20—30 метраў, а то і 5—8 метраў, якія дагэтуль служылі аб'ектам горнай эксплуатацыі. Асабліва вельмі мала зроблена ў галіне вывучэння пільнажаркай тоўчы літасферы і глы-бынных петраў.

Важныя і практычныя задачы, істот-ныя патрабаванні трэцяй і наступных пя-цігодкаў высюваюць пытанне: ці дастат-кова багатыя петры бліжэйшай тоўчы мі-неральнай сыравінай, каб задавоўваць пат-рабнасці нашай народнай гаспадаркі і абароны краіны?

Калі аб бліжэйшай тоўчы зямлі, ад-куль мы чэрпам неабходныя нам жалеза, крэйды, дамагіты, пяскі, трэпелы, красяч-ныя землі і руды, шафарафты, торф і інш., у нас ёсць, хаця і няпоўна, але ўсё-ж багаты матэрыял, які накінуў-ся з 1927 года як па раённых, так і па асобных месанараленных, то што дзят-чыцы вывучэння глыбокай тоўчы зям-лі, глыбыняй геалогіі, — мы настаўлены ў зусім іншым ўмове. З-за асуцэннасці фактычнага матэрыялу мы прымушаны вывучаць пэўны прагно і гіпатэтычныя выгады.

Вывучэнне глыбыняй петраў не толькі геофізічнымі метадамі, але і глыбыні скажыма ў суцэлах з БССР абласях УССР і РСФСР прынялі да вельмі цікавых і на першы погляд нечаканых вынікаў. У Рамані і іншых мясцовасцях у непа-срэдняй блізкасці ад БССР знойдзена наф-та, салыныя гуналы.

У гэтым блізікі да БССР раёне выяў-лены ў межах Паўночна-украінскай упад-ны нафтавыя структуры. Недалёка ад БССР, можна сказаць ля варт нашай рэспублікі, выкрысталізоўваецца раён па структурных сувязях, які мае многа сход-ных рысаў з другой нафтавай базай Саю-за—Урала-Энбінскім раёнам. Ёсць паста-ва меркаваць, што салынафтавыя структуры ёсць ў межах Паўночна-укра-інскай муглы (упадзіны) і паўднёвай і паўднёва-ўсходняй частках БССР, пачы-наючы, прыкладна, ад раёна Ваўруйска—Жабіна — Палесся — Оўруча.

Выяўлені ў Заходняй вобласці рад будычых магнітных аномалій, з якімі, маг-чыма, звязаны магчымы жалезарудныя тоўчы на глыбіні. Працігаюцца гэтыя групы аномалій ў базу Курскі магнітнай аномаліі, дзе ўжо ў нашым імя акадэ-міка Губіна выдасца жалезная руда, і, нарэшце, магчыма сувязь гэтых аномалій з магнітнымі аномаліямі, хаця і слабымі, — выяўленымі ў БССР у раёне Віцебск —Невель і ў раёне Барысаў — Чэрвень, гавораць аб магчымасці жалезарудных скажыняў і ў БССР.

Адначасна з гэтым магчымы спрыя-цця газаносныя структуры (прамысловыя прыродныя газы) ў межах паўночнай і за-ходняй частак БССР; можна меркаваць і аб скажыні рослаў і магчыма каменнай солі, а таксама пластоў гаручых сланцаў і ў глыбынях петраў.

Усё гэтыя меркаванні аб магчымасці залатанна ў глыбынях петраў нашай ре-спублікі каптоўны і карысных выкапняў лоўнаасі аб'яраюць шкодную тэорыю аб беднасці глыбынь петраў БССР.

У трэцяй пяцігодцы патрэба смега, узмоцненымі тэмамі разгарнуць геалаг-аразведчыя работы, якія ўзбегалі нашы краіны новымі каштоўнымі матэрыяламі і сыравінай для дзейнага развіцця на-роднай гаспадаркі рэспублікі.

У ДЗЯРЖПЛАНЕ І НАРКАМАТАХ БССР

У Дзяржплане

Падрыхтоўчая работа па складанню трэцяга пяцігодковага плана распачата Дзяржпланам ужо даўно. Рад асноўных пытанняў ужо распрацаван. Так, на-прыклад, закончана прапраўка п'ятына-на аб развіцці ільняной прамысловасці Беларусі. Рад тэм распрацаван Акадэ-міяй навук БССР і навукова-даследчым інстытутам.

Цяпер у аддзеле Дзяржплана паво-дзена п'яцігодкі вынікі другой пяці-годкі. Вывучаюцца магчымасці развіцця народнай гаспадаркі і складваюцца намет-кі плана трэцяй пяцігодкі. Галоўным чы-нам работа скажынавана на складанні балансу: агалу, электраэнергетыкі і сы-равіны.

У Наркаммацпроме

4 мая Наркаммацпроме БССР даў ука-заванне ўсім трэстам прыступіць да пад-важэння п'яцігодкі выніку другой пяці-годкі, складання праектаў трэцяга пяці-годковага плана і эканамічнага аб'яра-вання разліку галіны прамысловасці.

Па п'яцігодкіх наметках, вызначыцца асабліва хуткі рост тарфяной прамысло-васці, металургіі, прамысловасці ва-жкіх матэрыялаў (цемент, вапна), чарапічнай і аддзелачных будучычых ма-тэрыялаў. Рост аддзелачных матэрыялаў па пра-прыметках вышываюць прамысловасці ар-тыстоўскага каматэцыя ў 3,6—3,7 разоў.

14—16 мая наркамат будзе право-дзіць нарады на галінах прамысловасці, на якіх будзе аб'яраюцца п'яцігод-ныя палкажыніцы планаў, выпрацаваных трэстамі.

Трэба адзначыць, што ў рабоце плана-вага аддзела наркамата адуваецца на-ўвугненнасць у рабоце. Яна выявілася тым, што тут прыступілі да складання плана, не маючы пэўных устаноўкаў. Пла-нуючы, напрыклад, развіццё тарфяной і шпальнай прамысловасці, Наркаммац-проме не мае ніякіх даных аб размаху п'яцігод-нага п'яцігодкі гэтай прадукцыі ў трэцяй пяцігодцы.

У Наркамхарчпроме

3 мая ў Наркамхарчпроме прамы-словасці адбылася нарада дырэктароў трэстаў і прадырктароў, дзе былі да-дзены ўказанні аб прыступленні да скла-дання плана трэцяй пяцігодкі. Для гэтай работы прыцягваюцца ўсе навукова-тех-нічныя сілы.

Навукова-даследчы інстытут харчо-вай прамысловасці адымае падважжэнне выніку работы раду важнейшых галі-нах прамысловасці ў другой пяцігодцы.

У канцы мая, калі ўжо будзе гато-вы пераходзіць наметкі плана, наметана сцяжыць шырокі актыву работнікаў хар-човай прамысловасці з улікам стагнаў-шаў-рабочых, дзе будучы аб'яраюцца распрацаваныя матэрыялы. У гэты-ж час будзе разгорнута масавае абмеркаванне складзёных планаў па прадырктарствах.

Асноўнае накіраванне ў далейшым развіцці харчовай прамысловасці рэспуб-лікі ў трэцяй пяцігодцы надаецца тым галінам, якія базуюцца на мясцовай сыравіне (п'яцігодка прамысловасці, крахмальная-пачатная, плода — пераваж-на п'яцігодка, халадзільная гаспадарка і інш.).

Асабліва максімальнае развіццё атры-мае рабяная п'яцігодка прамысловасці (ка-ўбасцяныя пакі, будучыя майстэрні, дрэ-вяныя прадырктарствы для вытворчасці бе-лакажальных валіткаў, фруктовыя заводы і інш.).



Дзятчы—рацыяналізатары і вынаходнікі. Глазіроўшчыца цукернай адэскай кандытарскай фабрыкі імя Розы Люксембург Фіра Сямінаўна Шарварман дала каля 20 рацыяналізатарскіх прапановаў. Пальчыцца банкі гірспольскага кансервавага заводу імя Першага мая, член брыгадыр чыж, Ісёні Рыгорыўна Янукоўска, рацыяналізаваўшы вытворчы працэс, паставіла ўсе-насны рэкорд (5.100 кансервавых банак за амену). Тэхнік адэскай друкаваў фабрыкі кампозіцыя Валенціна Рыгорыўна Руднік, рацыяналізаваўшы тэаці станок і змяніўшы дэфіцытныя скурныя пракладкі фібрамі, дабілася вялікай эканоміі. НА ЗДЫМКУ (злева направа): тт. Шарварман, Янукоўска і Руднік. Фото А. Іоселевіча (СФ).

Аб формах уласнасці ў СССР

Усе буржуазныя канстытуцыі заснава-ны на непакоснай права прыватнай на-галістай уласнасці, бо прыватная аласнасць з'яўляецца краўдзольным кам-і эканамічнай базі буржуазнага гра-дства.

Нароўнае адрозненне нашай Канстыту-цы ад усе буржуазных канстытуцый за-лягае ў тым, што эканамічнай асно-вай з'яўляецца сацыялістычная сістэма стварэння і сацыялістычнае ўласнасць на выдані і срочкі вытворчасці. Гэтым па-дзёмам Сталінскай Канстытуцыі зама-ўвае той факт, што эксплуатацыйная асы і капіталістычная ўласнасць у на-шай краіне ліквідаваны і сацыялістычна-ама з'яўляецца асновай нашай гаспа-ркі. Канстытуцыя тым самым не дапус-кае алавана ў нашай краіне капіталіс-тычнай уласнасці і эксплуатацыі чалавека чалавекам.

Сталінскай Канстытуцыі, якая фіксуе ро-дасцягнутыя поспехі ў будучыце са-цыялізма, устаўляюць дзве формы сацыя-лістычнай уласнасці: уласнасць дзяржаў-на-сепаратнае дасцягненне і ўласнасць ка-ласна-кааператывную (уласнасць асобных дасцягненне, кааператывных аб'янаў), зам з тым, Канстытуцыя ўстаўляе, ро-дасцягнутыя сацыялістычнай формай улас-насці, якая з'яўляецца асновай паўноч-най гаспадаркі, ў СССР дапускаецца а-собная прыватная гаспадарка аднаас-обна сіл і саматужнай, аснована на аб-стой прамы і выключочнаа экспла-уацы чужой працы. Канстытуцыя ахо-ўвае прамы і асабісты ўласнасці грама-дзян на іх прадукцыя даходам, зберажэн-ні, жылля дама і падсобныя гаспадаркі, прадметы хатняга і гаспадарчага ўжы-т і прадметы асабістага спажывання і годзі.

Ці можна было раней фіксіраваць у Со-цыялістычнай Уставе гэта так, як за-ваў у новай Канстытуцыі? Дзятчыны а-воў прапоўнага і аспластуемага на-ту, якая была прынята ў пачатку 18 года, у першай Канстытуцыі РСФСР прынята ў Канстытуцыі Саюзнага Саюза, зняты ў 1924 годзе, яшчэ неўвага было рудулавань падобным чынам вызначо-ны асносі. Вядома, і ў той перыяд соцыя-

Э. КВІРЫНГ

Намеснік старшынкі Дзяржплана БССР

лістычная уласнасць была вядучай у на-роднай гаспадарцы. Аднак гэты існавалі яшчэ капіталістычныя прамысловыя пра-прыствы, існавалі яшчэ кулцацкія га-спадаркі, эксплуатаваўшы чужую працу, былі і прыватны гандля. Саюмам, існавалі яшчэ дзятчыны прыватна-капіталіс-тычнай сектар. У сельскай гаспадарцы пера-важалі аднаасобныя дрэбныя таварыны ся-лянскія гаспадаркі.

Першага сацыялістычнай уласнасці ў СССР дасягнута ў развоўвавай класавай барацьбе. Партыя, разраміўшы правых артыстаў і контрароўшчыцкіх трап-істаў, ператварыўшыся ў прамую аге-нтуру фашызма, галоўнай салячай якіх з'я-ўляецца адзінства ў нашай краіне ка-піталізма, ажыццявілі ліквідацыю капіталі-стычных класаў і ў рэзультате развоў-вавай класавай барацьбы забеспечыла ка-чэствую перамогу сацыялізма.

Капіталістычная ўласнасць на зямлю, на чыгуны і банкі была поўнаасці лік-відавана ў першыя ж месяцы існавання са-ветскай улады. Будына прамысловасці бы-ла нацыяналізаваана амаль поўнаасці ў 1918—1920 гг. Але капіталістычныя э-лементы ў прамысловасці яшчэ аставаліся—яны ліквідаваліся паступова. У 1920 г. прыватны капітал меў у сваіх руках 26,6 проц. прадукцыі ўсёй прамысловасці, а ў 1925—1926 гг. каля 15 проц. За пе-рыяд першай пяцігодкі адбыўся працэ-с раззак і быстрой ліквідацыі капіталіс-тычных элементаў у прамысловасці, і ў 1930 годзе доля прыватнага капітала ў вы-пуску прадукцыі складала ўжо толькі 0,1 проц.

Даволі даўга трымаўся прыватны ка-пітал у гандлі. У 1922—1923 гг. ён аха-ўваў 75 проц. усёго рэзультата абароту, у 1926—1927 гг. — 37 проц. У 1929—1930 гг., г. зн. у перыяд разгорнутага наступлення на капіталістычныя э-лементы па ўсёму фронту, гэты працэнт уваў да 6—7, а ў наступныя 1931 і 1932 гг.

прыватны капітал і ў галіне гандлю быў поўнаасці ліквідаван.

У сельскай гаспадарцы ў гэты-ж гады таксама пашыхова была праведзена лік-відацыя кулцацкай класа на базе сацыя-лічнай калектывізацыі. У 1928 г. калгасы ахаўвалі ўсяго 1,7 проц. сялянскіх га-спадарак, у 1932 г. было ахоўлена ўжо 61,5 проц., а на 1 красавіка 1936 г. — 89 проц., а на 1 студзеня 1937 г. — 92 проц. Усё гэта гаворыць аб поўнай перамоце сацыялізма ва ўсёх галінах на-шай гаспадаркі. Побач з канчатковай пера-моўнай сацыялістычнай формай уласнасці на срочкі і прамыны вытворчасці заха-валіся толькі ільняныя аднаасобныя ся-лянскія гаспадаркі, адлічаны на дру-гародныя пазіцыі, і дрэбныя саматужныя, не аспластуваючы чужой працы і не ў-ваўляючы колькі-небудзь сур'ёзнай экан-амічнай сілы.

У чым-жа рэчыца паміж дзятчы формамі сацыялістычнай уласнасці — дзяржаў-най і кааператывна-калгаснай? Абаво-дзеныя формы ўласнасці з'яўляюцца формамі ўлас-насці сацыялістычнай, але ў адным вы-падку калектывна ўласнасці з'яўляецца дзяржаўна ў цэлым, а ў другім — групы калгаснікаў або саматужна, аб адных на аснове статута ў сельскагаспадарчых або прамысловых арпелі. Пры гэ-тым трэба асоба адзначыць, што зямля, на якой прапоўна калгасы, з'яўляецца агульнаароўнай дасцягненнем, яна на-лежыць дзяржаве, а не ўваўляе ўласнасці калгасцаў або іншых форм аб'янаў пра-дучыч. Апрача таго, асноўныя срочкі вытворчасці, апрацоўваючыя палі калгас-нікаў (трактары, вабайны), таксама з'я-ўляюцца дзяржаўнай уласнасцю. За кары-станне машынамі МТС калгасы плаціць Саюзнай дзяржаве ў залежнасці ад фак-тычнай апрацоўкі і ўборкі калгасных па-дзёў. Дзяржава плаціць калгасную вы-творчасць: пасеяныя плошчы, ураджай-насць, развіццё жыллагадоўлі і т. д. А-днак, у межах дзяржаўнага гандля на а-снове статута, кожны асобны калгас у а-собе свайго агульнага схода або, у пэўных выпадках, у асоба праўдзіна, самастойна раімае пытанні гаспадарчага развіцця да-

нага калгаса. Па выкананні вызначаемых дзяржавай абавязанстваў калгас, на аснове статута, свабодна распараджаецца сваёй прадукцыяй. Частка яе можа быць вывучана для свабоднага прожуху дзяржа-ве або на калгасным рынку. Калгас з'я-ўляецца поўным гаспадаром свайго прыват-нага. Дзяржава не можа пераважць прыбы-так аднаго калгаса другому калгасу, соў-таваць або якому-небудзь іншаму прадыр-ктарству. Даходы калгаснікаў — гэта ма-тэрыяльныя вынікі работы калгаса, якія ў залежнасці ад агульнага ўроўня гаспа-дарыня калгаса і работы кожнага калгас-ніка размяркуюцца па працяжыні, а не на аснове зарплатаў.

У адносінах прамысловасці дзяржаў-най (фабрыка, завод, соўтас, МТС і т. д.) урад, у п'яцігодкіх парадуку, поўнаасці размяр-куваць і прадукуцыю, і прыбытак, і ўсе срочкі прамысловасці. Работы артыстаў з'я-ўляюць зарплата ў залежнасці ад колькасці і яка-сці затрачанай працы, ад рэзультатаў ра-боты.

Са сказанага відав асноўнае адрозне-ненне паміж уласнасцю дзяржаўнай і калгас-на-кааператывнай, а чаго выяваюць і адрозненні ў аплане працы рабочага і калгас-ніка (зарплата і аплата па працяжыні, аб якім гаварылася вышэй).

Яна-ж уласная вага ўласнасці дзяр-жаўнай (усенароўнай) і ўласнасці калгас-на-кааператывнай у гаспадарцы краіны? Пачнем з прамысловасці.

На 1 студзеня 1936 г. асноўныя фон-ды на ўсёй дзяржаўнай прамысловасці скла-далі 48 мільярд рублёў, а на саматужна-агульнаароўнай дасцягненнем, яна на-лежыць дзяржаве, а не ўваўляе ўласнасці калгасцаў або іншых форм аб'янаў пра-дучыч. Апрача таго, асноўныя срочкі вытворчасці, апрацоўваючыя палі калгас-нікаў (трактары, вабайны), таксама з'я-ўляюцца дзяржаўнай уласнасцю. За кары-станне машынамі МТС калгасы плаціць Саюзнай дзяржаве ў залежнасці ад фак-тычнай апрацоўкі і ўборкі калгасных па-дзёў. Дзяржава плаціць калгасную вы-творчасць: пасеяныя плошчы, ураджай-насць, развіццё жыллагадоўлі і т. д. А-днак, у межах дзяржаўнага гандля на а-снове статута, кожны асобны калгас у а-собе свайго агульнага схода або, у пэўных выпадках, у асоба праўдзіна, самастойна раімае пытанні гаспадарчага развіцця да-

У 1930 годзе ўсе фонды сацыяліс-тычнага сектара ў сельскай гаспадарцы скла-далі толькі 2,5 млрд. рублёў. За шэсць год мы маем велізарны рост гэтых фон-даў. Калгасам у 1936 г. належала каля 40 проц. усіх фондаў сацыялістычнага сектара сельскай гаспадаркі. Але калі мы паглядзім на тэмпы росту асноўных фон-даў МТС, то ўбачым у сацыялістычнай сельскай гаспадарцы больш інтэнсіўны рост асноўнаўнай, усенароўнай уласнасці.

У 1930 годзе фонды МТС складалі 3 проц. фондаў калгасцаў, а ў 1936 г. іх улас-ная вага ўзьялася ўжо да 29 проц. Гэта значыць, што асноўныя фонды МТС (

ПІСЬМЫ АБ БІРАБІДЖАНЕ

Бірабіджан. Яўрэйская аўтаномная вобласць на Далёкім Усходзе. Хто не ведае імя гэтага адрэджанага краі. Сотні тысяч абыводцаў працоўных яўрэйскіх калоніяўных краінаў маральна пасілі ў гэты расквітаючы куток краіны социализма. Сотні і тысячы працоўных нашай краіны перасяляюцца ў Бірабіджан, каб будаваць і жыць там, умаючы магутнасць фашыстаў СССР на далёкаўсходніх землях. Письма працоўных аб Бірабіджане дашліся гарачымі саветамі патрыятызмам, любоўю да сваёй социалістычнай радзімы.

недужасноўна пішуць: «Добра жыць у нашу эпоху. Добра жыць там, дзе разам з намі расце і будучыня новая вобласць». У канцы свайго пісьма Адзівакіны просіць Меназет дапамагчы ім перасяліцца ў Бірабіджан сваёй бацькоў з Менска. Яны нават абяцалі выплаціць ўсе выдаткі на перасяленне пасля сканчэння тэхнікума.

А вось і пісьмо ў рэдакцыю «Звезда» ад старога рабочага-швейнага Гінзбургга Б. Толькі ў сакавіку ён, яго жонка, дачка і сын паехалі з Старых Дарог у Бірабіджан.

«На другі дзень пасля нашага прыезда, — піша Гінзбург, — нас прынялі працаваць на новую швейную фабрыку, на якой будуць працаваць 3 тыс. чалавек. Фабрыка абсталявана на апошнюю ступень тэхнікі. Рабочым прыбіраюць у Бірабіджан з усіх канцоў СССР. Тут таксама працуюць прыхаўшымі з Амерыкі, Кубы, Аргенціны, Польшчы. Многа перасяленцаў з «сваёй краіны» Палестыны. Відэючы, што сапраўдна радзіма працоўных гэта ў нас у СССР.

Як выглядае горад? Увесь горад я ажно не аглядаў, бо горад вялікі. Шмат каменных дамоў трох-чатырохпавярховых. Пачаўся будаўніцтва будынка адзінаго ў свеце яўрэйскага горнаметалургічнага тэхнікума (макет гэтага будынка паслан на суветунскую Парыжскую выставку). У нас вядуць старты тэатр з добрымі артыстамі, у якім выступае вядомы артыст Эпельбаум.

Калгаснікі жывуць добра, маюць па дзве-тры каровы, свіней і розную птушчыну. Гэтыя простыя пісьмы — дасканалы расказ аб краі, які расквітае пад сонцам Сталінскай Канстытуцыі, аб любімы працоўных да сваёй социалістычнай радзімы. Н. ГАСМАН.

Даччына Гольдфарб Соня з Лагойскага раёна ў аказі на аэлік Хетагуравай рашыла паехаць на Далёкі Усход і ў прыватнасці хоча асціна жыць у Бірабіджане. У сваім пісьме ў Белзет яна піша, што з ёю разам паедзе не прыяцельня, беларуска. Гэта не першае пісьмо. У Бірабіджан перасяляюцца не толькі яўрэі. Белзет атрымлівае пісьмы і ад працоўных іншых нацыянальнасцей. Усіх іх цягне туды будучы новага краі, жаданне ўмаючы вольнааборазнасці краіны.

Пісьмы, ідуць з Бірабіджана, поўным горадам і радзім за росквіт, за шчаслівае і радаснае жыццё адзінай у свеце і гісторыі яўрэйскай аўтаномнай вобласці. Простымі словамі расказваюцца і аб перажываных цяжкасцях.

«Вось ужо звыш года, як мы жывем у Бірабіджане, — пішуць у Меназет брат і сестра Адзівакіны. — У пачатку мы перажывалі некаторыя цяжкасці, цнер мы добра ўстроены. Вучымся на другім курсе мехтэхнікума, для якога будучы новы будынак, Бірабіджан — не панавы. Там, дзе была калонія тайга, вырастае горад, дзе ёсць школы-дзясцішкі, тэхнікум, тэатр і т. д. Хутка тут адкрыцца інстытут і далей маладыя патрыёты проста і



Беларускі дзяржаўны тэатр оперы і балета 2 мая паставіў оперу «Флорыя Тоска», музыка Луччыні. Пастаўнічы оперы рэжысёр Маскоўскага тэатра імя Няміроўча-Данчэвіча гав. П. С. Златогору. НА ЗДЫМКУ: сцена з першага акта. У ролі Тоскі—арт. Друнер і ў ролі Каварадосі—арт. Бароўскі.

Фота С. Грына і В. Лейна.

НА АСУШАНЫХ ЗЕМЛЯХ КАЛГАСАЎ

У гэтым годзе на асушаных землях 50 калгасаў БССР Усеагульнаму навукова-даследчаму інстытуту батанічнага гаспадарства праводзіць вялікую даследчую работу. Даследаюць вядуча, гадоўным чынам, на вырошчванню розных відаў культаў і ўплыву розных угнаенняў на іх.

Іншым годзе на асушаных землях 50 калгасаў БССР Усеагульнаму навукова-даследчаму інстытуту батанічнага гаспадарства праводзіць вялікую даследчую работу. Даследаюць вядуча, гадоўным чынам, на вырошчванню розных відаў культаў і ўплыву розных угнаенняў на іх.

Мінулай восенню ў калгасе імя Сталіна, Менскага раёна, на асушаных землях было пасяна 6 гаўнікаў азімага жыта і пшаніцы. Які гаўнік дасць найлепшы ўраджай, такі і будзе нотым сеіны ў калгасе. Вясоў той-жа будзе правядзены «вопны» на барацьбе хімічным спосабам з пугаселам у яравых збожжавых культаў.

У калгасе імя Сталіна, Рачыцкага раёна, дзе асушана ўжо каля 700 гектараў балот, праводзіцца гаўнікавыпрабаванне праса на балотце і ўгнаенне пад яго. Тут-жа будзе зроблен пасев канюшынаў і птушчае залужэнне тарфянікаў. Дасяты на ўплыву калгаснага агарка на ўраджай праса і іншых збожжавых культаў праводзіцца ў калгасе «Чырвоная горка» і «Пражэктар», Дрыбнінскага раёна. У калгасе «Чырвоны мяк» і «Трыці рашаўцы», Глускага раёна, ідзе вывучэнне ўздзея-

У калгасе імя Сталіна, Рачыцкага раёна, дзе асушана ўжо каля 700 гектараў балот, праводзіцца гаўнікавыпрабаванне праса на балотце і ўгнаенне пад яго. Тут-жа будзе зроблен пасев канюшынаў і птушчае залужэнне тарфянікаў. Дасяты на ўплыву калгаснага агарка на ўраджай праса і іншых збожжавых культаў праводзіцца ў калгасе «Чырвоная горка» і «Пражэктар», Дрыбнінскага раёна. У калгасе «Чырвоны мяк» і «Трыці рашаўцы», Глускага раёна, ідзе вывучэнне ўздзея-

Для аказання пастаяннай кансультацыі і практычнай дапамогі на мясцах да ўсіх гэтых 50 калгасаў прымаюцца навуковыя работнікі інстытута. Н. В.

ПІОНЕРСКИЕ ЛАГЕРЫ ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ РАБОЧИХ СВИНАОУГАСАЎ

З 1 ліпеня для дзяцей рабочых свинаоугасаў рэспублікі адкрыцца 7 піонерскіх лагераў, у якіх будуць адпачываць каля 600 дзяцей. Лагеры адкрыюцца ў аугасах «Бабіныч», Аршанскага раёна, імя Свєрдавова, Дзяржынскага раёна, імя Свєрдавова, Чавускага раёна, імя Гікало, Ветрынскага раёна і т. д. У лагерах будуць правядзены фізікультурныя спартакіяды і ашыжны мастацка-дзясціны. На ўтрыманне лагераў адлучацца 60.000 рублёў.

ТУРЫСКИ АРКТИЧНЫ МАРШРУТ

Турэцка-экскурсыяныя кіраўніцтва ВПСС у гэтым годзе адкрыла новы арктычны маршрут. На працягу навігацыі ў Арктыку будзе адпраўлена два пароходы з экскурсыянымі маршрут пачынаюцца ў Мурманску і праходзіць: востраў Калгуев — Амдэра — Новая Зямля — палярная станцыя Матачкін Шар — Карскае мора — ўздоўж берагоў Новай Зямлі да паўночнай аканчальнасці Мыса Жомалыя — Руская вавы і заканчваецца ў Архангельску.

ЗВАРОТ ДА ПРАЦЫ

За апошні час у аддзел Крэмінальнага вышук БССР пачалі з'яўляцца азначаныя з павіннай. Грамадзянін М. не спыняючыся расказвае аб усіх сваіх ачынках, якія ён утвараў. У адказстве ён быў беспрытульным. Яго імкнулі накіраваць на шлях чэснага жыцця і паслаў у калонію для беспрытульных. Але ён не можа прымірыцца з ражымам калоніі. М. уцякае з калоніі. Зноў сустрачы з чэварышамі — алазямі, раз'езды на ўсё гарадках Савецкага Саюза для ўтварэння крадзяжоў. Яго «спрацоўны» спіс зааўважыцца сузімаемасці і прыводам.

У што толькі адно — стаць дэткам, гаркам сакалам нашай шчасливой радзімы. Яго тварышы на былой «работе» І. і П. пасля многіх гадоў ачынстваў таскама прышлі з заявамі, што навіваюць сувязь з мінулым. Ідаюць вучацца і працаваць, каб знаць з сабе брудуны пляму і кабыць гаваронае званне грамадзяніна Савецкага Саюза.

— А раз і назаўсёды рашыў пакончыць са ачынствамі дайсці да і жадаючы запыта чэснай працай, — аказіў у Крэмінальным вышук М. Свай бацькоў О. не памятае. Калі яму пайшоў другі год, яны памерлі. Гадзі імілі. Хлапчук падростаў. Беспрытульнасць, знаёмства са злочынцамі і О. становіцца алазям. Пасля — прыезд за прыводам, сузімаець, і ён уваходзіць у брудуны, нячэснае жыццё. Зараз ён парашыў, як гавораць, «свайсі» ў людзі. Жаданне

Усе яны накіраваны па іх жаданню на работу і вучобу. С. працаваў старшым касірам Беларуска-Польскага аўтаномнага ўдзелу ў 1933 г. быў асуджаны на 10 год пазбавлення волі. Будучы накіраван на адбыцц пакарэння на Асіноўскі, ён праз месяц абег. Увесь час хаваўся па розных гарадах. Зараз ён з'явіўся з павіннай. — Абрыва так жыць і хавацца ад працарскай грамадскасці, — гаворыць ён, — хачу чэсна адбываць сваё пакарэнне. С. накіраван для адбыцця свайго пакарэння. І. МІН.

ГІНУЦЬ ЗЯПЁНЫЯ НАСАДЖЭННІ

З-за адсутнасці догляду ў Менску гінуць выдатныя дравы: конскі каштан на вуліцы 11 ліпеня і ліпы на вуліцы Кірава Марска. На свєрху на вуліцы Кірава загінула некалькі дэсяткаў дрэў на ўзроўне каля 20 год з-ва таго, што іх алазюць міналі смеецям. На вуліцы Лявэнта загінулі каля 12 дрэўцаў. Дрэвы гудуць ад сапраўдных атрацсці (на Свєрдавоўскай вуліцы ў Менску).

ПАДСТАЎНЫЯ СПАРТЭМЭНЫ

У канцы красавіка ў Маскве адбыліся ўсеагульныя спартоўныя па пляжы агульнай дэмакратыі фізікультурнае таварыства «Баян» (Саюз мюстадаўляльнай працэлюскасці БССР тае, Шувалова, які з'яўляецца старэйшым таварыства «Баян» перададана ў Камісію Савецкага Кантролю для прымянення да адказнасці. Спартэмены Катун, Зейкаў, Андрэев, Вілгорчак і Бабічкі дыскваліфікаваны на 1 год. Беларуска кімітэт апрача таго забараніў выкарыстоўваць інструментарыі фізікультурна Катун і Зейкава на кірочнай фізікультурнай рабоце на працягу двух год. І. ЦЫВЕС.

„ПРЫЗ БССР“ ПА ФУТБОЛУ

У адвяднасці з пастаяннай ўсеагульнай камітэта па справах фізікультуры і спорту, Камітэт па справах фізікультуры і спорту БССР адмяніў розныя прызы футбольна на «БССР», устаноўлены ў 1936 годзе. З гэтага года ўстаноўлены новыя прызы на футбольна на пераходным прызы БССР, які будзе на працягу 3-х год уручацца каманда-пераможцаў штогоднага розныя.

ПАВЕДАМЛЕННІ

Пісьма ідуць з Бірабіджана, поўным горадам і радзім за росквіт, за шчаслівае і радаснае жыццё адзінай у свеце і гісторыі яўрэйскай аўтаномнай вобласці. Простымі словамі расказваюцца і аб перажываных цяжкасцях.

ЗДАРЭННІ

Падпал на глебе раўніска. На пасеву Высокае поле, Кармянскага сельсавета (Добрунскі раён) агарнуўся хлєў, які належыць гр. Д. Т. Чыравоў. У агні загінулі дзве каровы, цёлка і свіня. Таксама агарні ад гатага пажару тры дамы з надворных лабудоваў, якія належыць калгаснікам калгаса «Маяк».

КАЛГАСНАЯ БІБЛІЯТЭКА

Бібліятэка калгаса «Шлях да социализма», Варытскага сельсавета, Добрунскага раёна, налічвае больш 3.000 кніг. Пры бібліятэцы працуе літаратурны гурток, які кіруе загадчыца бібліятэкі т. Шулт. На занятках гуртка ўжо абмеркаваны творы Якуба Коласа, Янкі Купалы, Н. Стрэўскага, Новіка-Прыбыла. Частва пасля работы калгаснікі абіраюцца ў свай бібліятэку, дзе праводзіцца чытанне

навінак мастацкай літаратуры. Ілліаўна ў калгасе быў праведзены вечар, прысьвечаны творчасці народнага паэта Янкі Купалы. Шмат калгаснікаў маюць і свае ўласныя бібліятэкі. Калгаснік Казлоўскі Т. мае сваю бібліятэку з 75 кніг. У бібліятэцы калгасніка Інікі Каруцава ёсць больш 80 кніг класікаў і савєтскіх пісьменнікаў. М. НАЗЛОЎСКІ.

У КАЛГАСНЫХ САДАХ БССР

Калгасы БССР штогодна вырабляюць сотні тысяч рублёў ад продажу пладовіны са сваіх садоў. Вялікае ўплыў на Мозырскі калгас раёна ў мінулым годзе атрымаў прыбытак ад свай садаводнай гаспадаркі 268 тысяч рублёў. Калгаснае садоўніцтва з кожным годам усё больш развіваецца. За 30 год да Вялікай Канстытуцыйнае рэвалюцыі на тэрыторыі БССР было пасаджана 8.510 гектараў садоў, а за апошнія гады 32.000 гектараў. У гэтым годзе плошча калгасных садоў павялічыцца на 3.000 гектараў, а на садабах калгаснікаў на 500 гектараў. Замаўляецца 20 новых калгасных пладовых пітніцаў.

НА АДПАЧЫНАК

ПНЕСКО. 13 чэрвеня рабочыя швейнай фабрыкі «Свят індустріялізацыі» ўходзілі ў вольны. Добры адпачынак чакае ў гэтым годзе стаханавцаў фабрыкі. 500 стаханавцаў і ўдзяльніцаў паедуць у дамы адпачынку. 75 чалавек — у санаторыі і на курорты. У фабрычным прафілактыі адпачынуць 60 чалавек. 10 лепшых стаханавцаў едуць на экскурсыю ў Крым і Каўказ, звыш 500 рабочых — у спецыяльны асацыялізмаўскі лагера. Пры садзе швейніцкай артыаўраваецца дзіцячая пляцоўка. АРК. ЗАРУБЕЖНЫ.

Лекторы пры Цэнтральным доме тэхнікі (Комсомольская, 25) 12 мая для гаспадарнікаў, стаханавцаў і інжынера-тэхнічных работнікаў адбудзецца лекцыя прафэсара С. М. ФРЭЙДА на тэму: «Важныя моманты ў будаванні машынаў». Пачатак лекцыі роўна ў 8 гадзін вечара. Вітэты ў кніжарні Доме тэхнікі штодзённа з 2 да 4 гадзін дня (абыты для гаспадарнікаў і вучацца).

КОГИЗ'а Беларуская аддзяленне ПАСТУПІЛІ ў ПРОДАЖ ПАЛІТГРАМАТЫ на РУСКАЙ МОВЕ. ІНГУЛАЎ — ПАЛІТЭСЕДЫ з перапрацаванае выданне. Партвыдат. 1937 г., 860 стар. Ц. 3 р. 25 к. (у календар. перавадзіце). Кароткая палітграма для горада. КАРПІНСКІ — БЯСЕДЫ АБ СОЦЫАЛІЗМЕ. Выд. 4 перапрацаванае. Партвыдат. 1937 г., стар. 473. Ц. у перавадзіце 2 р. 75 к. Пачынаюць палітграматы для вясковых школ. ВОЛІН І ІНГУЛАЎ — ПАЛІТГРАМАТЫ з выд. Партвыдат. 1937 г., стар. 284. Ц. 3 р. 75 к. (у календар. перавадзіце). Палітграма для гарадскіх навідаўчых школ. ПАТРАБУЮЦЕ ВА УСІХ МАГАЗІНАХ КОГИЗ'а. ЗАКАЗЫ напровадзіць ў бліжэйшыя кніжныя і магазіны КОГИЗ'а або па адрасу: Менск, Савецкая, 50, Беларускаму аддзяленню КОГИЗ'а. ЗАКАЗЫ ВЫКОНВАЮЦА ПАЛОЖАНЫМ ПЛАЦАЖОМ.

АДДЗЕЛ ПАДПІСКІ БЕЛАРУСКАГА АДДЗЯЛЕННЯ КОГИЗ'а Працягваецца прыём падпіскі на АЛЬБОМЫ ГРАМАФОННЫХ ПЛАСЦІНАК: Даклад тав. СТАЛІНА (21 пласцінка) НА НАДЗВЫЧАЙНЫМ УНІ УСЕ-САЮЗНЫМ З'ЕЗДзе СОВЕТА У. АЛЬБОМЫ ГРАМАФОННЫХ ПЛАСЦІНАК ПРЫГОДА АФОРМЛЕННЫ. ЦАНА КОЖНАГА АЛЬБОМА 77 руб. 40 коп. у гарадах і сёлах, дзе няма магазінаў КОГИЗ'а, аказіў у аддзелам 50 р. за кожны альбом накіроўваюцца па адрасу: г. Менск, Савецкая, 73, аддзел падпіскі КОГИЗ'а.

Падпіска прымаецца ўсім ідунаважанымі КОГИЗ'а, а таксама аддзелам падпіскі КОГИЗ'а—Менск, Савецкая, 73. Пры падпісцы ўносіцца задатчак сумы 50 рублёў. АЛЬБОМЫ з грампласцінак на чалі паступаюць у аддзел падпіскі для рассяці падпісчыкам.

11 і 13 мая, з 5 гадзін вечара, у Беларуска дзяржаўным універсітэце (хімічны корпус, аудиторыя 36) будзе прычатна ЛЕКЦЫЯ праф. Маскоўскага ўніверсітэта СЫРКІНА Я. К. на тэму: 1. Природа химических сил. 2. Будова молекул у свеце сучасных фізічных метадаў. Уваход вольны. РЭКАРТАРЫТ.

ДА ВЕДАМА НАСТАЎНІКАЎ ШКОЛ Г. МЕНСКА І СТУДЭНТАЎ 12 мая, роўна ў 7 гадзін вечара, менскі Педагагічны Інстытут арганізуе лекцыю праф. І. С. ЗВАВІЧА (Масква) на тэму: «БЕЛГІЯ І ЯЕ «НЕЙТРАЛІТЭТ». Лекцыя адбудзецца ў гадоўным корпусе Універсітэцкага парадка (аудиторыя № 302). Уваход вольны. ДЫРЭКЦЫЯ МП.

ПРАВІЛЫ ПРЫЕМУ ў Беларуска дзяржаўны медыцынскі інстытут НА 1937-38 НАВУЧАЛЬНЫ ГОД У Беларуска дзяржаўным медыцынскім Інстытуте прымаюцца грамадзяне Саюза СССР абодвух полаў на ўзросце ад 17 да 35 год, якія маюць закончыў сярэдняе адукацыю (дзясцішкі, рабфака, тэхнікум, або атрымаўшы атэст аб сярэдняй сярэдняй школе). УВАГА! У асобныя асобы скончыў курсы падрыхтоўкі ў вышэйшых навуковых і спецыяльных адукацыйных закладах, а таксама асобы, якія атэставалі ў іх атэстава аб сканчэнні сярэдняй школы, рабфака або тэхнікума.

ПРАВІЛЫ ПРЫЕМУ ў Беларуска дзяржаўны медыцынскі інстытут НА 1937-38 НАВУЧАЛЬНЫ ГОД У Беларуска дзяржаўным медыцынскім Інстытуте прымаюцца грамадзяне Саюза СССР абодвух полаў на ўзросце ад 17 да 35 год, якія маюць закончыў сярэдняе адукацыю (дзясцішкі, рабфака, тэхнікум, або атрымаўшы атэст аб сярэдняй сярэдняй школе). УВАГА! У асобныя асобы скончыў курсы падрыхтоўкі ў вышэйшых навуковых і спецыяльных адукацыйных закладах, а таксама асобы, якія атэставалі ў іх атэстава аб сканчэнні сярэдняй школы, рабфака або тэхнікума.

БЕЛДЗЯРЖКІНО ПРАВОДЗІЦ ДАДАТКОВЫ НАБОР НА АЦРСКАЕ АДЗЬЯЛЕННЕ ВУХ. Заван прымаюцца ад асоб абодвух полаў на ўзросце ад 17 да 25 год з сярэдняй адукацыяй пры навукамі спецыяльнага вышукду. (СПЫТЫ) праводзіцца ў асобны сярэдняй школы па рускай і беларускай мовах і літаратуры, тэатраў і агульнаадукацыйнаму вышукду і апрача таго спецыяльна для вывучэння спецыяльнай прыголасці. Асобы, якія скончылі ў 1936-37 г. дзясцішкі, на выдатку і добра ад іспытаў па агульнаадукацыйнаму дзясцішкі спецыяльнага вышукду. Прыём ачы з фотакантравіравацца да 15 мая ўключна па адрасу: г. Менск, Савецкая, 90, Белдзяржкіно (8-гі паверх, пакой 187). Прынятыя абавязваюцца стамандыць, ітэрнатарам не абавязуецца. Тэрмін навучанія 4 гады. Пачатак заняткаў 1 чэрвеня 1937 г. БЕЛДЗЯРЖКІНО.

ШКОЛА ФЭВ «БУДУЧЬ» БЕЛПРАМБУДТРАСТА абвясчае НАБОР вучняў у КАМЕННА-Тынкавалны Цэх Тэрмін навучанія — 1 год. Школа забавецца вучняў стамандыць ад 45 да 75 р. у месцах па інашчонасці, і інашчонасці — інашчонасці. Прымаюцца асобы на ўзросце ад 15 да 19 гадоў з адукацыяй 6-7 класоў. Дакументаў треба прадставіць наступныя: аказіў, даведку аб адукацыі, аб адрасе, аб састаючымся, метрыку, дава фотакантравіравацца на папастовых маках, на вясцюнак адрасу: г. Менск, Барысавая, 22. Тэрмін падачы дакументаў да 25 мая.

У аддзел аб'яў 21-845 званіце па тэл.

ПРЫЕМ ПАЛІТГРАМАТЫ на РУСКАЙ МОВЕ. ІНГУЛАЎ — ПАЛІТЭСЕДЫ з перапрацаванае выданне. Партвыдат. 1937 г., 860 стар. Ц. 3 р. 25 к. (у календар. перавадзіце). Кароткая палітграма для горада. КАРПІНСКІ — БЯСЕДЫ АБ СОЦЫАЛІЗМЕ. Выд. 4 перапрацаванае. Партвыдат. 1937 г., стар. 473. Ц. у перавадзіце 2 р. 75 к. Пачынаюць палітграматы для вясковых школ. ВОЛІН І ІНГУЛАЎ — ПАЛІТГРАМАТЫ з выд. Партвыдат. 1937 г., стар. 284. Ц. 3 р. 75 к. (у календар. перавадзіце). Палітграма для гарадскіх навідаўчых школ. ПАТРАБУЮЦЕ ВА УСІХ МАГАЗІНАХ КОГИЗ'а. ЗАКАЗЫ напровадзіць ў бліжэйшыя кніжныя і магазіны КОГИЗ'а або па адрасу: Менск, Савецкая, 50, Беларускаму аддзяленню КОГИЗ'а. ЗАКАЗЫ ВЫКОНВАЮЦА ПАЛОЖАНЫМ ПЛАЦАЖОМ.

ЛЕКТОРЫ ПРЫ ЦЭНТРАЛЬНЫМ ДОМЕ ТЭХНІКІ (Комсомольская, 25) 12 мая для гаспадарнікаў, стаханавцаў і інжынера-тэхнічных работнікаў адбудзецца лекцыя прафэсара С. М. ФРЭЙДА на тэму: «Важныя моманты ў будаванні машынаў». Пачатак лекцыі роўна ў 8 гадзін вечара. Вітэты ў кніжарні Доме тэхнікі штодзённа з 2 да 4 гадзін дня (абыты для гаспадарнікаў і вучацца).

КОГИЗ'а Беларуская аддзяленне ПАСТУПІЛІ ў ПРОДАЖ ПАЛІТГРАМАТЫ на РУСКАЙ МОВЕ. ІНГУЛАЎ — ПАЛІТЭСЕДЫ з перапрацаванае выданне. Партвыдат. 1937 г., 860 стар. Ц. 3 р. 25 к. (у календар. перавадзіце). Кароткая палітграма для горада. КАРПІНСКІ — БЯСЕДЫ АБ СОЦЫАЛІЗМЕ. Выд. 4 перапрацаванае. Партвыдат. 1937 г., стар. 473. Ц. у перавадзіце 2 р. 75 к. Пачынаюць палітграматы для вясковых школ. ВОЛІН І ІНГУЛАЎ — ПАЛІТГРАМАТЫ з выд. Партвыдат. 1937 г., стар. 284. Ц. 3 р. 75 к. (у календар. перавадзіце). Палітграма для гарадскіх навідаўчых школ. ПАТРАБУЮЦЕ ВА УСІХ МАГАЗІНАХ КОГИЗ'а. ЗАКАЗЫ напровадзіць ў бліжэйшыя кніжныя і магазіны КОГИЗ'а або па адрасу: Менск, Савецкая, 50, Беларускаму аддзяленню КОГИЗ'а. ЗАКАЗЫ ВЫКОНВАЮЦА ПАЛОЖАНЫМ ПЛАЦАЖОМ.

АДДЗЕЛ ПАДПІСКІ БЕЛАРУСКАГА АДДЗЯЛЕННЯ КОГИЗ'а Працягваецца прыём падпіскі на АЛЬБОМЫ ГРАМАФОННЫХ ПЛАСЦІНАК: Даклад тав. СТАЛІНА (21 пласцінка) НА НАДЗВЫЧАЙНЫМ УНІ УСЕ-САЮЗНЫМ З'ЕЗДзе СОВЕТА У. АЛЬБОМЫ ГРАМАФОННЫХ ПЛАСЦІНАК ПРЫГОДА АФОРМЛЕННЫ. ЦАНА КОЖНАГА АЛЬБОМА 77 руб. 40 коп. у гарадах і сёлах, дзе няма магазінаў КОГИЗ'а, аказіў у аддзелам 50 р. за кожны альбом накіроўваюцца па адрасу: г. Менск, Савецкая, 73, аддзел падпіскі КОГИЗ'а.

Падпіска прымаецца ўсім ідунаважанымі КОГИЗ'а, а таксама аддзелам падпіскі КОГИЗ'а—Менск, Савецкая, 73. Пры падпісцы ўносіцца задатчак сумы 50 рублёў. АЛЬБОМЫ з грампласцінак на чалі паступаюць у аддзел падпіскі для рассяці падпісчыкам.